

слова яднае пачуццё любові да Айчыны, якое яны занатавалі ў радках, што ідуць ад самага сэру.

#### Літаратура

1. Арочка, М. М. Максім Танк / М. М. Арочка // Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя : у 4 т. – Мінск, 1999–2015. – Т. 3 : 1941–1965. – 2002. – С. 312–348.
2. Ліпскі, У. С. Мая Радзіма : аповесць-споведź / У. С. Ліпскі. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2018. – 80 с.
3. Танк, М. Мне пару крыл дало юнацтва : выбраная лірыка / М. Танк ; уклад. В. Рагойша. – Мінск : Маст. літ., 2003. – 479 с.

*C. M. Макітрук (Беларусь)*

### **АКАЛІЧНАСЦІ СПОСАБУ ДЗЕЯННЯ Ў СТАРАБЕЛАРУСКАЙ ПІСЬМЕННАСЦІ**

Вывучэнне гісторыі развіцця беларускай мовы самым цесным чынам звязана з вывучэннем мовы асобных помнікаў старабеларускай пісьменнасці, што дазваляе ўяўіць стан, кірункі развіцця літаратурнай мовы, паглыбіць уяўленні аб яе тыповых адметнасцях. «Помнікі беларускай пісьменнасці – асноўная і таму важная крыніца вывучэння старабеларускай мовы, высвяtleння шляху ў становлення і фарміравання яе асноўных синтаксічных асаблівасцей» [3, с. 35].

Просты развіты няўскладнены або ўскладнены сказ у старабеларускай мове, як і ў сучаснай, – гэта сказ, які акрамя галоўных членаў мае яшчэ і даданыя – дапаўненне, азначэнне і акалічнасць. У гэтым артыкуле спынімся на аналізе тыповых семантыка-сінтаксічных адносін і сродкі выражэння акалічнасці спосабу дзеяння.

Акалічнасці спосабу дзеяння абазначаюць тое, як, якім чынам адбываецца дзеянне, паказываюць ступень інтэнсіўнасці дзеяння, яго мяжу і адказваюць на пытанні як? якім спосабам? якім чынам?: *внезапу, жестоко, инакъ, кгвалтовне, мотчком, право* (‘*справядліва*’), *якось*, і г.д. Акалічнасці спосабу дзеяння ў сказе звычайна адносяцца да дзеяслова: *разгневался зъко* (Скар. КБ, 72б), *жестоко збил* (Трыст., 17б), *грознѣ приказуем* (АЗР, I, 25, 1388)<sup>1</sup> і выражаюцца прыследуемым спосабу дзеяння, назоўнікамі ва ўкосных склонах з прынадоўнікамі і без, фразеалагічнымі спалучэннямі.

Прыслоўі ўтвараліся ад усіх самастойных часцін мовы. Часцей яны паходзяць ад назоўнікаў, прыметнікаў, займеннікаў, радзея – ад лічэbnікаў, дзеясловіаў і прыслоўяў. Разгледзім іх больш падрабязна:

– адзайменнікавыя прыслоўі складалі невялікую группу ў тэкстах старабеларускай пісьменнасці. Яны ўтвараліся ад указаных займеннікаў і займенника *инъ* пры дапамозе суфіксу *-ако*, *-акъ*, *-аче* і ўжываліся часта парамі ва ўсіх жанрах: *како – какъ, яко – якъ, тако – такъ, инако – инакъ – иначе, сякъ: тако будеть сынъ человѣческий въ сердци земли* (Будны, 134б); *вельможности бжъее како нине еси потоптано. какъ твоя стаѧ невинность такою соромотоу терпети може*” (Пак. Хр., 10); *ино мы, съ вами коли сякъ живемъ у сласти* (КЗ, 351, 1484); *никакъ себе инакъвъ ли не мыслите* (КЗ, 339, 1489); *иако же бо въ морѣ множество вою исходище* (Увар., 104).

<sup>1</sup> Ілюстрацыйны матэрыял падаецца па выданні: Гісторычны слоўнік беларускай мовы : у 37 вып. / НАН Беларусі, Ін-т мовазнаўства ; пад рэд. А. М. Булыкі, А. І. Жураўскага. – Мінск : Беларус. навука, 1982–2017. – Вып. 1–37. [1].

— адпрыметнікавыя прыслоўі былі пашыранай групай, якая ўжывалася ў помніках усіх жанраў (рэлігійных, свецкіх, дзелавых) і ўтвараліся:

1) ад прыметнікаў пры дапамозе суфіксау **-о**, **-е**: *добра, зъло, лихо, мудро, хитро, гласне, даремне, нелюстиве, фальшиве: смирено поидетъ кланаючися предъ тобою* (Скар. IC, 216); толькі умормыти Трышана *нѣхъ хитро* (Трыст., 52); а любо *поле емъ изорать исправить гораздо* (Вісл., 39); тоежъ ночи *шкрутигъ скаранъ* (Будны, 36); *служи<sup>л</sup>... не завише притомне ѿна<sup>к</sup> же правдиве и пиг<sup>л</sup>не* (Еўл., 9); *на пенной земли никто кгвалтовне не маеть зожы<sup>л</sup>а тоньтати* (Ст. 1588, 371).

Адпрыметнікавыя прыслоўі, як і ў сучаснай беларускай мове, утваралі ступені парадунання: пры дапамозе суфіксау **-ей**, **-ее** абазначалася вышэйшая ступень у старабеларускіх помніках: *безпечней, голосней, пристойней, злоснее, мудрее, хворее: что еще значней и порядней читай ниже* (Хран., 3916); *мудрее собѣ починахъ Давыдъ нежесли вси слѣзи саѣлови* (Скар. ПЦ, 406). Форма найвышэйшай ступені прадстаўлена ў тэкстах наступнымі словаў-утваральнymi фармантамі: прыстаўкай **най-** або **на-**: *найзычливей, найпотуажней, наскорей, наясней: о воскресении тель наши<sup>х</sup> из мертвыхъ наясней пророкъвѣть* (Скар. КБ, 46); *по мѣстцахъ пѣсты<sup>х</sup> переходлчи, постомъ неспа<sup>х</sup>емъ, и чѣт'емъ, и пилимъ розмышилжніемъ приказаний бо<sup>с</sup>кихъ та<sup>к</sup>ий бардз<sup>к</sup>ій смыслы свое ѿщицаль* (Варл., 8);

2) ад кароткіх прыметнікаў, што судносіліся з родным склонам, пры дапамозе прыставак **з-** (**с-**), **из-** (**ис-**) і суфіксау **-а**, **-у**: *згола, знагла, запроста, зъявна, изнову, исполна, сприкра, спрудка: дѣлница дрѣгое жоны на ее дѣти сполна пріодѣть* (Вісл., 41); *третие книги моисеевы в них же зособна вси жерствы и каждое слово* (Скар. КЛ, 3); *сказа<sup>л</sup> веъць твою исполнна* (Арыст., 161);

3) ад кароткіх прыметнікаў, якія судносіліся з давальным склонам, пры дапамозе прыстаўкі **по-** і суфікса **-у**, радзей суфікса **-и** (**-ы**): *подробну, помаленьку, по-старому, по латынскі, по пріетельскы: было написано, пожыдовск<sup>к</sup>, покгрѣ<sup>к</sup>, и по латыне* (Зб. 255, 2826); *свдѣ имае<sup>л</sup> быті израна потрезву сѣд* (Вісл., 6); *попросту правыль сердцемъ говорили* (Мял., 316).

Вялікай колькасцю лексем прадстаўлены ў старабеларускай пісьменнасці адназоўнікавыя прыслоўі, якія вызначаліся шырокай ужывальнасцю ў разнастайных жанравых тэкстах. Гэтыя прыслоўі судносіліся з назоўнікамі роднага склону: *заправды, зненацка, трохи; давальнага: подостатку, поособку; вінавальнага: вплавъ, навылетъ, накрыжъ; творнага: гуртомъ, пехотою, украдкомъ; меснага: вцелости, наостатку, поволи: запра<sup>л</sup>ды порожнє съ хврас<sup>л</sup>е<sup>м</sup> [/] вслакі<sup>л</sup> члвкъ жив<sup>л</sup>чы<sup>л</sup>* (Зб. 82, 125); то пакъ они хотя поособку водлугъ обычаю права пытаны, вшакже одностайніе сознали (ІЮМ, XXXII, 224, 1577); церковь тая продавна есть будованыя и за непоправленіемъ ... уже ся трохи не павалила (АВК, III, 13, 1738); з<sup>л</sup>умали ... кожом<sup>л</sup>аки шевники масники котелники пана Ан<sup>л</sup>рета совасти силою з города (Увар., 107–108); *Ино поправде* цудные рѣчи походили шт того вitez<sup>л</sup> (Трыст., 115).

Акалічнасці спосабу дзеяння выражаліся і назоўнікамі *ва ўскосных склонах* з прыназоўнікамі. Такія прыназоўнікавыя формы творнага і меснага склону ёсць ва ўсіх жанрах старабеларускай пісьменнасці: *въ згоде росли* (АЗР, I, 73, 1456), *зъ скрѣхою мовиль* (Каліст, II, 6), *поведали со жалібою* (Барк., 164), *поклекані на рѣзне* (Бяр., 69), *въсити на скалахъ* (РЛА, 131, 1407).

Таксама ў тэкстах старабеларускай пісьменнасці часта сустракающа акалічнасці спосабу дзеяння, выражаныя прыслоўнымі фразеалагічнымі зворотамі, дзеепрыслоўямі і дзеепрыслоўнымі звертамі: *Znaiu: koznoie perko obernulosie w czystwonyie zalotyie. siak tak bylo nahorodiwsia WMsci peregud*

Moskowski (Абух., 442); **шни жиевътъ не венчавши**<sup>c</sup> (Навука, 159; *тую Татьяну ... з ручинъ стреляющы престрашили* (АВК, XX, 190, 1602); *та<sup>k</sup> гнали его буючи неща<sup>no</sup> до села нижкого* (Зб. 752, 118).

Акаличнасці спосабу дзеяння складалі ў старабеларускай пісьменнасці больш значную группу, чым іншыя віды акаличнасці. Прааналізаваны матэрыял паказаў, што:

- акаличнасць у старабеларускіх помніках рэлігійнага, свецкага і дзелавога зместу выражалася прыслоўямі спосабу дзеяння, назоўнікамі ва ўскосных склонах з прыназоўнікамі, прыслоўнымі фразеалагічнымі зваротамі, а таксама дзеепрыслоўямі з залежнымі словамі і без іх;
- месца ў сказе гэтага даданага члена было розным: акаличнасць спосабу дзеяння магла стаяць у пачатку, сярэдзіне і ў канцы сказа.

Асноўным спасабам выражэння акаличнасці ў простым сказе старабеларускай пісьменнасці, як зазначыў В. Э. Зіманскі, з'яўляюцца канструкцыі з сінтаксічнай сувяззю прымыканне, пры якім залежнае слова, выражанае пераважна прыслоўем, звязваецца з галоўным, выражаным дзеясловам, толькі па сэнсе [2, с. 22].

Апісанне акаличнасці як даданага члена сказа застаецца актульнай і перспектывай задачай, вырашэнне якой дазволіць вызначыць структурныя і семантычныя асаблівасці простага сказа, прасачыць заканамернасці развіцця сінтаксісу старабеларускай мовы, больш поўна ўявіць адметнасць яе граматычнага ладу.

### Літаратура

1. Гістарычны слоўнік беларускай мовы : у 37 вып. / НАН Беларусі, Ін-т мовазнаўства ; пад рэд. А. М. Булыкі. – Мінск : Беларус. навука, 1982–2017. – 37 вып.
2. Зіманскі, В. Э. Даданыя члены сказа ў помніках старабеларускай пісьменнасці XIII – пач. XVI ст. / В. Э. Зіманскі // Беларуска-руска-польская супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія : зб. наук. арт. – Віцебск, 2013. – С. 20–22.
3. Рапацэвіч, С. Я. Формы выражэння простага дзеяніка ў старабеларускай мове. / С. Я. Рапацэвіч // Беларус. лінгвістыка. – 2001. – Вып. 51. – С. 35–41.

### Скарачэнні

**Абух.** – «Ліст да Абуховіча» 1655 г. // Хрэстаматыя па гісторыі беларускай мовы, ч. I. Мінск, 1961; **АВК** – Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею, т. I–XXXIX. Вильна, 1885–1915; **АЗР** – Акты, относящиеся к истории Западной России, т. I–V. СПб., 1846–1853; **Апакр.** – «Апакрысіс» (Вільня, 1598); **Арыст.** – «Арыстоцелевыя вароты» канца XVI ст. (рукапіс Нацыянальнай бібліятэki Беларусі, 09/276 К); **Будны** – «Катехізіс» С. Буднага (Клецк, 1562); **Варл.** – «Гісторыя аб Варлааме» (Күцейн, 1637); **Вісл.** – «Вісліці статут» пачатку XV ст. // Roman S. i Vetulani A. Ruski przekład polskich statutów ziemskich. Wrocław–Krakow, 1959; **36. 82, 255**, – Зборнікі павучання ѿ сярэдзіны XVII ст. (рукапісы БАН Літвы); **36. 261** – Зборнік павучання пачатку XVII ст. (рукапіс БАН Літвы); **36. 752** – Зборнік жыцці святых другой палавіны XVII ст. (рукапіс ДГМ); **Еўл.** – «Дзённік» Ф. Еўлашоўскага пачатку XVII ст. (рукапіс Галоўнага архіва старажытных актаў у Варшаве); **ІЮМ** – Историко-юридические материалы, извлеченные из архивных книг губерний Витебской и Могилевской, вып. I–XXXII. Вітебск, 1871–1906; **Каліст.** – «Евангелле вучыцельнае» Каліста (Еёе, 1616); **К3** – Літовская метрика. Книги записей // Русская историческая библиотека, т. XXVII. СПб., 1910; **Мял.** – «Прамова Івана Мялешкі» канца XVI ст. // Хрэстаматыя па гісторыі беларускай мовы, ч. I. Мінск, 1961; **Навука** – «Навука аб сямі тайнах» (Вільня, 1620); **Пак. Хр.** – «Пакуты Хрыста» канца XV ст. (рукапіс РНБ); **РЛА** – Русско-Лівонские акты. СПб., 1868; **Скар.** – «Біблія» выдання Ф. Скарыны; **КБ** – Кніга Быцця; **ЛК** – Кніга лічбай; **ПЦ** – Першая книга царстваві; (Прага, 1516–1519); **Ст. 1588** – Статут Вялікага Княства Літоўскага (Вільня, 1588); **Трыст.** – «Аповесьць аб Трыстане» каля 1580 г. (рукапіс Бібліятэki імя Э. Рачынскага

ў Познані, № 94); **Увар.** – Увараўскі спіс летапісу канца XV ст. // ПСРЛ, т. XVII. СПб., 1907; **Хран.** – «Хранограф» сярэдзіны XVII ст. (рукапіс Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі, № 2405).

Т. Я. Максімава (Беларусь)

## ЗЛУЧНІК **ПАКОЛЬКІ** Ў СІСТЭМЕ СРОДКАЎ СУВЯЗІ СКЛАДАНАЗАЛЕЖНЫХ СКАЗАЎ З ПРЫЧЫННЫМІ АДНОСІНАМИ

У складаназалежных сказах з прычыннымі адносінамі даданы сказ (частка) далучаеца да галоўнага сказа (часткі) пры дапамозе злучнікаў *бо*, *таму што*, *тому як*, *затым што*, *раз*, *паколькі*, *так як* і інш. У межах дадзенага невялічкага доследу звернута ўвага на месца злучніка *паколькі* ў сістэме існуючых сродкаў сувязі галоўнага сказа і даданага прычыны.

Дадзены злучнік наогул не згадваеца ў «Беларускай граматыцы», дзе ў цэлым матэрыял па складаназалежных сказах пададзены вельмі лаканічна. Разглядаючы сродкі сувязі, якія ўжываюцца для выражэння прычынных адносін, аўтар раздзела «Складаназалежныя сказы» К. У. Скурат называе толькі трыв злучнікі: *каб*, *бо* і *што* [1, с. 299]. Прауда, у параграфе, прысвечаным апісанню апорных элементаў у галоўным сказе, ён піша, што «ў некаторых складаназалежных сказах з прычыннымі адносінамі спалучэнне *таму што* ўжываеца як непадзельная злучальная канструкцыя» [1, с. 296].

Злучнік *паколькі* называеца ў выданні «Сучасная беларуская мова: Сінтаксіс» Л. І. Бурака. Па словах аўтара, гэты злучнік ужываеца «для сувязі прэдыкатыўных частак складаназалежнага сказа, паміж якімі выражаюцца прычынныя адносіны, ускладненныя дадатковым адценнем умовы» [2, с. 253]. Вучоны адзначае, што гэты сродак сувязі пераважае ў навуковай і публіцыстычнай літаратуры. І сапраўды, у межах гэтых стыляў было выяўлена нямала прыкладаў функцыянавання злучніка *паколькі*, у тым ліку наступныя: *Паколькі* мясцовасць была перасечанай, войскі, па ўсёй верагоднасці, стаялі не ў лінію, а самкнутымі калонамі (А. Краўцэвіч. Тэўтонскі орден. Ад Ерусаліма да Грунвальда); *Асабліва становішча* з'яўляліся нявольныя людзі, *паколькі* яны былі прыналежнасцю фальварка (Г. Дзербіна. Права і сям'я ў Беларусі эпохі Рэнесансу); *А паколькі* асноўны этнас ідзе да вымірання, разам з ім зникае і нацыянальна свядомая частка этнасу (С. Дзедзіч. Эпілог. Спроба ўбачыць наш шлях); *Паколькі* большасць пераломаў ніжнія сківіцы праходзяць паміж зубамі, гэта адкрытыя пераломы (Наша ніва); *Паколькі* навіна была апублікаваная дзяржаўным агенцтвам, паведамленне перадрукавалі іншыя кітайскія СМІ (Наша ніва).

Разам з тым пошук прыкладаў у межах электроннага «Беларускага N-корпуса» дазволіў выявіць не меншую колькасць ужыванняў гэтага злучніка ў складаназалежных сказах з прычыннымі адносінамі ў мастацкай літаратуры. Напрыклад: *Паколькі* было вельмі горача, праз расчыненая дзвёры і вокны ў хату наляцела поўна мух (А. Наварыч. Літоўскі вóйк); *Паколькі* пасля разводу князь пазбавіў і былую жонку, і яе сына правоў на спадчыну, я ні на што тут прэтэндаваць не магу (Л. Рублеўская. Сэрца мармуровага анёла); *Няхай вас не бянтэжсьць іх выгляд*, *паколькі* яны будуть падобныя на вас (А. Гара. Д'яблава мора); *Паколькі* розныя атрады стаялі да чыгункі на рознай адлегласці, рушылі не адначасова (І. Кудраўцаў. Разгневаная зямля); *Яны* [медыцынскія сёстры] не маглі адразу падмяніць адна другую, *паколькі* ў кожнай было сваё пэўнае кола абавязкаў (І. Грамовіч. Рына-Марына).